

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 107 (5020)
ЖНІЎКА
23
ЧАЦЭР
1934 г.
год выдання XVI

„Своецкія стратанаўты — найвялікшыя героі сучаснасці“

ЗАЯВА ПРАФ. КЭНА

БЕНА, 21 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляецца з Лодзана, толькі што зрабіўшы падлет на стратастэце Козіно на пытанне прадстаўнікоў друку, «ці не меў бы намеру пабыць рекорд савецкага стратанаўты», адказаў: «Мой матай не з'явіўся пабыць, савецкі рэкорд. СВОЕЦКІЯ СТРАНАУТЫ З'ЯВЛЯЮЦА НАЙВЯЛІКШЫМІ ГЕРОІМІ СУЧАСНАСЦІ. У СУЧАСНЫМ МОМЕНТ НІХТО НЕ МОЖА ІХ ПЕРАУЗЯСЦІ».

КОМПАРТІЯ ГЕРМАНІ НА БЛ'ЯВІМ ПАСТУ

БЕНА, 21 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Эхо», паведамляючы аб дзейнасці германскіх камуністаў у часе падрыхтоўкі п'ябасці, піша, што агітацыя камуністаў на працягу кампаніі пераважна ўсе часамі. У рабочых раёнах на газовай работы, якія падраб...

НАВУЧАЛЬНЫ ГОД ПАЧЫНАЕЦЦА

Мінаюць апошні дні летніх канікул. Першага верасня, пасля некалькіх месяцаў адпачынку на свежым паветры, у п'ябаскіх пачатках і ў школьных калоніях, 26 мільянаў дзяцей Савецкага Саюза прыступяць да рэгулярнай вучобы ў пачатковай і сярэдняй школе.

Наша партыя і яе Цэнтральны Камітат выключна вялікую ўвагу аддаюць школе, сістэматычна праектуючы яе работу, выпраўляючы яе памылкі. Вядома, што пачатковай і сярэдняй школе ўвесь час была арай для ўскладнага роду спраб іспасва-варожых элементаў пераходзіць выхаванню дзяцей у камуністычным духу. Гэтым элементарна дапамагалі правыя сваёй тэорыямі, сутнасць якіх зводзілася да адрыву вучобы ад сацыялістычнага рэалізму. Гэтым жа элементарна дапамагалі ўсе і ўспялія «спасціжы» пражэкцыі, чыгунаўшы школу на шпых выхавання безграмадных манекеняў замест патрэбных нашай краіне ўсеаба-кова развітых і культурных людзей. Партыя разграміла і правыя, і «спасціжы», але спадзі іх разлагачога дзейнасці доўга заставілі і прадаўжаюць ішчэ сям-там скажанаць у рабоце школы.

За прайшоўшым час пачатковай і сярэдняй школы, ніроўчыя ўказанні партыі, дабіліся ў раздзэ важных галін сваёй работы ПРЫК-МЕТНЫХ ПАЛ'ЯШЧЭННЯў. Школы, які правіла, алі заняткі на адзіных праграмах і падручніках, што ў большай ступені спрыяла паштыву выхаванню дзяцей і зьвязаванню анарх-ічнасці і раскіданасці ў метадах выхавання. Значна павысілася школьная дысцыпліна. Настаўніцтва больш энергічна і істотліва павысала сваю кваліфікацыю.

Усё гэта, зразумела, адбылася на пашыраным узроўні ведаў вучню, асабліва на такіх дысцыплінах, як руская мова, матэматыка, прырода-знаўства, фізіка і хімія. У многіх гарадскіх і вясковых школах выраслі граматнасць і паспяховае вучню. Аднак, паспехі пачатковай і сярэдняй школы вельмі НЕДАСТАТ-КОВЫЯ. Сучаснае становішча школы даўна ішчэ не адпавядае тым патрабаванням, якія паставлены перад ёй Цэнтральным Камітэтам партыі і Урадам.

Істотны недахоп ішчэ ў выкладанні географіі і гісторыі, аб чым ішчэ спецыяльным ўказанні Саюзнармо ССОР і ЦК ВКП(б) ад 16 мая бягучага года. Саюзнармо і ЦК констатавалі, што выкладанне ГІСТОРЫІ ношчэ адлеглыя, схематычны характар. У выкладанні ГЕАГРАФІІ буйнейшымі мінусамі з'яўляюцца адгін-

ненасць і сухасць выкладаў, неда-статковасць фізіка-геаграфічнага ма-тэрыяла, слабае арыентаванне па карце, перагрузка статыстыка-эканамічным матэрыялам і агумліным схемам.

У чым жа прычыны такога становішча школы? Галоўным чынам у ДРЭННЫМ КІ-РАУНІЦТВЕ ШКОЛАў. Многія нар-мастваты саюзных рэспубліч часова вельмі слаба ўзглядаюць сабе стано-вішча запатрабаванні школы, з вялі-кім спазненнем амываючы пасовым працэсы, якія адбываюцца лі у школе, так і асабліва срод дзя-цей і педагогаў. Многія органы нар-роднай асветы, аж да наркомасветы, не ведаюць сепаратна калекцыі вучню і выкладчыкаў, не сочыць за выдаткаваннем адпаведных дзяр-жавай аграмадных сродкаў на нар-родную асвету, вельмі рэдка запя-даюць у школы і з'юім назначную ўвагу ўдзяляюць цэнтральнай б'ю-джэтай школы НАСТАўНІК. Вельмі часта адзіны народнай асветы сяр-адняцца на недахват настаўнікаў і адначасова выключна вігна скар-ыстоўваюць наяўныя кадры.

Накаторыя істотныя дрэнныя снаб-жэнцы і несвоечасова атрымліваю-ць заробковую плату. У гэтым, зразумела, вінаваты не толькі органы наркомасветы, але і месцовыя пар-тыяныя і савецкія арганізацыі.

Падрыхтоўка да члараўняга на-вучальнага года пачалася рэней і арганізаванай, чым у мінулым. Ішчэ дзесяткі раёнаў і тысячы школ, здо-леўшы па-большэйшчэ падрыхта-вацца да заняткаў: адбудова і ад-раментаваць школьныя будынкы, за-гатоўкі новай парты, завесці гад-завы рэзарвуаў школыных шэфы, асабліва Маскоўскай і Ленінград-скай абласцей. Многія сельсаветы і нагласы Азова-Чорнаморскага края і Курскі вобласці скончылі буды-ніцтва і рамонт школьных будынк-аў, загатоўкі апаў і ішчэ.

Але падобныя адносіны да школы існуючы даўна НЕ УСЮДЫ. У Іва-наўскай вобласці аддзель народнай асветы не адолелі ўзначальч гра-мадскую ініцыятыву, а выканомы і сельсаветы з'юім стаяць у баку ад падрыхтоўкі да навучальнага года.

Прызначэнне пачатковай і сярэ-дняй школы — выхавань з дзяцей ус-бакова развітых і культурных лю-дзей, здольных тварыць і працаваць у камуністычным грамадстве.

Навучальны год пачынаецца. Пачынаюць і сярэдняя школа ўступіць у самы адказны перыяд сваёй дзей-насці.

(з перадавой «Правды».)

Прывітанне з'езда пісьменнікаў наркому абароны таварышу Н. Е. Варашылаву

Дарагі Кліменце Ефрэмавіч! Першы ўсесаюзны з'езд савецкіх пісь-меннікаў, сабраўшы 500 прадстаўнікоў шматнацыянальных савецкіх на-роднаў, народжаных у агні Оксбрскай рэвалюцыі, загартаваных у пра-мадзянскі вайне і ўмацаваных у рашучых бойках двух сацыялістыч-ных п'ябасіадак, ішчэ Вам, калізнаму наркому абароны, правядзю рэ-гійна Чырвонай арміі, абароны міру і развіцця ўсяго чалавецтва — сваё ўсхваляванае з глыбіні сэрца і душы прывітанне!

Наш зварот да Вас і да Чырвонай арміі для нас асабліва змяна-нальны, бо Чырвоная армія — сям'я і школа большасці з нас. Чыр-воная армія фармавала нашэ юнацтва і вывядзіла нас на шырокі жы-цёвы шлях. Імёны і нумары партызанскіх отрядаў і рэгулярных дыві-зій для нас дарагі і незабыўны. Звязаныя з Чырвонай арміяй кры-віо і свядома абранымі л'ясам, мы аддалі ёй нашы творы пісанья ішчэ не астыўшы ад бабў рукой.

У гэтых кнігах мы паказалі пролетарыяту Саюза і міжнароднаму пролетарыату бейцоў, камандзіраў і камісары П'цера, Дабэага Усхода, Сібіры, Урала, Украіны і Сярэдняй Азіі, постаці і імёны гэтых людзей адлюстраваны літаратурнай назаўсёды.

Большасць з нас зараз на ўрмейскіх рэдах, але зноў відаць пра-ціўнікі, і мы ставім сабе матай даць новыя мабілізуючыя кнігі і іх узвесці голас у абарону вышэйшых і лепшых мэтаў, носібітам якіх з'яўляецца пролетарыят.

Пісьменнікі Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік завяўляюць, што краіна і армія атрымаюць на ўзбраенне новыя ўзоры літаратуры. Пісьменнікі паказваюць сучасную Чырвоную армію, сяміх, простых і героічных іх бейцоў, высокае і чыстае моральнае іх аблічча, высокую ідэянасць і сілу гэтай арміі, сілу, якую нельга ні з чым параўнаць.

Мы ставім сабе матай даць кнігі аб магчымых праціўніках, ускрыць ішчэ ішчэ ішчэ, супроціўляючы іх моты і паказваць, як у тылах капі-талістычных арміяў рыхтуюцца і бою спіяныя нам сілы.

Пісьменнікі Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік завяўляюць, што калі патраба будзе абараніць вялікую радзіму ад узброенага на-паду, то па першаму зваўкі партыі і урада пісьменнікі зноў пойдзю у баявыя рады арміі. У нас жыць усё — ад першай да апошняй — б'я-выя бласлагодныя традыцыі Чырвонай арміі, адна з якіх: «Б'ць ворага так, каб ён не адмагтаваў». Мы як і раней моладзі, наш баявы нармом, і гатовы да д'яных паходаў.

Мы ўзімаем нашы кніж: «Найхэй жыве родная Чырвоная армія — наша любоў і наша горадсць!»

УВАРАВІЧЫ, СЕКРАТАРУ РАЙКОМПАРТА ФРЫДАНУ

У вашым раёне на п'ябас стаяць і загніваю асноўная маса ішчэ. Вы, як сакратар райкома, на д'яце адчоту аб прычынах гэбін ішчэ. ЦК прапануе прыняць рашучыя меры да абмоту, расчыну і пад-р'яку са сцільнасцю ішчэ, узмяцінам загатоўкі насення. Аб прынятых ме-рах тэлеграфуйце.

Сакратар ЦК КП(б)Б ВАЛКОВІЧ.

ПАРУШАЛ'НІКІ ПОЛІТЫКІ ЦЭІ ПАКАРАНЫ

МАСКВА, 22 жніўня. (БЕЛТА). Па ўсяму Саюзу шырока разгар-нулася барацьба з парушэннем па-літыкі цн, абавязаннем і абсера-ваннем спажытоў.

Дзесяцік абласнага пракуратура ў жніўні разабрала ў паказальным парадку 16 спраў рабочыяў пры-лаўка, віноўных у парушэнні па-літыкі цн і абавязанні спажытоў. Асуджана 19 чалавек, з іх 4 прыгавораны да 9 год п'ябас-дэння волі жонкі, 4 — да 5 год,

СИГНАЛЬНЫЯ ПАСТЫ ПРАКУРАТУРЫ У МАГАЗІНАХ

АНХАБАД, 21 жніўня. (БЕЛ-ТА). Туркменскі НКЮ арганізуе ў магазінах Анхабада сігнальныя пасты пракураторы з правераных рабочыкаў прылаўка рабочых і

3-ЗА АДСУТНАСЦІ ЗМАЗАЧАГА МАЛАТАРЫ СПІНІЛІ РАБОТУ

Значная колькасць уборачных машынаў у калгасах Чырвонаяпольскага раёна прастаяла без работы з-за адсутнасці змазачага. Та-кое-ж становішча зараз у часе раз-гортвання маладзёбы. Божны дзень малатары сьняваюць работу з-за адсутнасці змазачага матэрыяла.

БЯЗДУШНА-БЮРАКРАТЫЧНЫЯ АДНОСІНЫ ДА КАЛГАСНІКАЎ У ПОЛАЦКІМ РАЁНЕ

Па Шацілаўскаму сельсавету (Полацкі раён) калектывізавана 40,9 проц. б'ябасіа-серадзіччэ т'яспадарак. За першае паўгоддзе ў калгасе татага сельсавета ўступі-лі 19 гаспадарак, а выключана 15.

За што ў Шацілаўцы выключо-ць з калгасаў?

Прывядзем адліч вельмі окравы прыклад. Недалёка ад сельсавета ёсць калгас «Савецкая вёска». Старшыня татага калгаса Хасель 28 ліпеня піша ў палітдзель ішчэ такога зместу: «У нашым калгасе ёсць калгаснік Багдаў Улас, які не выходзіць на работу з 15 сакавіка. Прасім палітдзель даць дапаможаць аб выключэнні яго з калгаса».

Пры высвятленні татага аказа-лася, што Багдаў у калгасе пра-цуе добрасумленна. Але праўленню калгаса Багдаў прышоўся не па душы. А пачалося гэта з наступна-

СВОЕЧАСОВЫМ ВЫСОКАКАСНЫМ ПРАВДЗЕННЕМ СЯУБЫ ЗАБЯСПЕЧЫМ ВЫСОКІ УРАДЖАЙ БУДУЧАГА ГОДА

ЯК МЫ ВЫЙШЛІ Ў ПЕРАДАВЫЯ

Раёна бывала на селянскіх таках вёскі Белава ў асенні і зімовыя досвіты пераважна дудная музы-ка, маткі і дзеці былі абожжа ў з-чэчасамі і 4-5 гадоў і набывалі за-доўгае досвіту і раўніц ішчэ-небудзь 6-8 гадоў. Потым абожжа перахад-валася рукамі з кутка ў куток то-ка: так яго ведаў, сартаваў.

Калі машыны — невялічкая б'ю-джэтай малатары БД-34; ён кі-руецца вырабам у калгасе май-стры Васіленка Сімян, Сідаровіч Мі-кола, павярне рубльнік і нябачная энергія, што па волі партыі прышла ў калгас па драўняных правдах, рухае малатары.

Без аднай аварыі, без паломак у машыну воль ужо трэці год праду-е калгасе «Чырвоны ўсход» поў-скадзана малатары БД-34; ён кі-руецца вырабам у калгасе май-стры Васіленка Сімян, Сідаровіч Мі-кола, на імену ім рыхтуюцца Б'я-ланка Аляксей.

Першым асвоіў тэхніку складання машыны Сідаровіч Мікола; ён пера-даў свае веды Васіленку, той — Б'я-ліну. Зараз усё нагаснікі авалод-ваюць тэхніку работы на машынах.

Што патраба, каб малатары пра-цавала як гадзіны. Мастры ма-латары БД-34 расказваюць:

— Галоўнае — правіла, без перакосаў устаноўкі, тады не будзе шкіднага трыня.

— Па тэку барабана тэба пазна-ваць, што робіцца ўнутры машыны; тэбу венаарыям стук — заставай-ся, правер, спраў.

— Машына патрабуе п'ябаснага до-глядна, асабліва падцішчэнні. За-става малачына на 5-10 мінут, тэба прагледзець боціны, галі. Слаба заціска — падкруціць, тэбу — адпус-ціць, не будзе тады перагону па-дцішчэння. Акуратна, часта і ў ме-ру тэба змазаць машыну.

— Такой-жа ўвагі патрабуюць дэ-кі, г'яохат, саламатрас, аэватар, вельюны апарат. Скажам, у д'яках малацішчэ з'юім на выд'ял адгэ-цішчэ адліч ад другога — не будзе

чыста малацішчэ; тэба падцішчэ, каб не праскакала цолае ак'яро. На падцішчэ своечасова г'яохат, сала-матрас і т. д. — будзь часты за-свабід, аварыя можа здарыцца. Сла-ба ішчэ — на дружна працуюць усё часткі; іх таксама тэба рэгу-ляваць, падцішчэ па меры аслаб-лення.

Яксоў работы, чыстага малаці-шчэ воль асноўнае, што патрабуецца ад машыніста і барабаншчыка.

Падваць тэба ўмець: лоўна ход у машыны, сукот абожж — дай поўнасьцю гарнуць, без праскаваў, р'янамерна. Калі с'яратвае абожжа — д'яш тэба падваць, тэба на-ват прытрымліваць як, напрыклад, шпаніцу, акая тут ідзе ў абмотат.

Каб не ішла жарно ў салому, каб чыста сартавала машына, тэба рэ-гуляра чысціць сіты, г'яохат для кожнай культуры, падцішчэ адпа-вядальны сіты.

Увагі патрабуе аэватар, што л'я-віць жарно і падае наверх машыны, на вельку. Калі слаба нагнугут пас-то, каляць б'юца ад спенку, дрэнна ловіць жарно, пас будзе з'являюцца.

Словам, кожную д'яцель, кожны віткі тэба прагледзець, падкру-ціць, нагнугут, змазаць і тэбу ма-шына будзе працаваць, як гадзіны.

— такі вонят, такое правіла работы у малатары БД-34 тт. Васіленка, Сідаровіча, Б'яліна.

Малацішчэ без аварыі, без прас-тоў дала калгасу магчымасць да 6 жніўня поўнасьцю развіччэ з д'яр-жавай: адана 115 цэнт. д'яржае і 120 цэнт. натуралітат МТС. Праз 3-4 дні заканчваецца малацішчэ ўсіх культур.

Узороа арганізавана малацішчэ ў калгасе «Чырвоны ўсход». У са-ломе ішчэ жарно. Чыста палітава-па на таканішчэ. Ваташчэ акуратна в'ядэ ўчос намаючанага абожжа. Ён прымае 3-ад малацішчэ, в'ядэць, адпраўляе па нахалдыню ў склад, каляць прымае на вазе і ішчэ, каляць прыгата. Рэзіцыя ішчэ. Усё с'яодзіцца

А. МІКУЦІН.
Калгас «Чырвоны ўсход», Ар-шанскай МТС.

ТАК МЫ РЫХТУЕМ ВЫСОКІ УРАДЖАЙ

Для таго, каб добра адзіаціца на работу зямля тэба не рапа за-завіць. Забіва і асабліва жи-вонскае забіва і рашыя с'яуба асхоўваюць в'ядэць. Гэта нам падвораць вонят мінулага года.

Гэтай волью за перыяд з 19 па 25 сакавіка ў звышпашні тэра-іны пасеялі 36 га па жыўонскай з'ябі, — аўса, ячмёно і яравой шпан-іцы і 1 га ішчэ.

На ўчастках звышпашнай с'яубы на жыўонскай з'ябі мы мелі са-мыя лепшыя пасевы. Аўса звыш-пашнай с'яубы даў 12 цэнт. з га, ішчэ — 13 цэнт. Гэта небывала на нашых пашках ураджай. Вель-мі доўра і будьба, г'яохат дасць не менш 120 цэнтэраў.

Аднак, с'ябета мы прызавалі. Забівае ворыва праходзіць неа-павальна. Мы не змагі спазу-чыць уборку ўраджай з правядзэн-нем забівага ворыва. Такім чы-нам з'ябодзілі мы ішчэ толькі 30 га. Але зараз тэмы ворыва ўз'яоцены. З'ябодзілі як і ў м'я-лым годзе ўвсё жарно ішчэ — 180 га да 15 верасня.

Зараз у часе с'яубы азёмых мы не пакідаем забівае ворыва, не адсвоўаем яго на апошні п'ял, а спазучаем з уздарным ходам с'яубы. У кожнай з 3-х б'ягата наша-га калгаса ішчэ азёмна працуюць на з'ябодзе па 2 парні коней.

Норма на з'ябодзе па адліч пра-катны п'ял 1 га — зінулагодна норма — нашым ударнікам ар-тылі Беларавічам Ішчэам. С'я-ко Міхасёў, Гурба, Новічам К'я-зам, Шнічэам С'яп'ячэам, М'я-чоней Ішчэам, Б'ялічэам Ішчэам, Беларавічам Аляксеем выконва-юць пры захаванні высокай ішчэці ворыва.

Так мы думаем, к'яаючыся і рыхтуем ішчэ больш высокі ўра-джай будучага года.

П. ЕЛЬНІЦ.
Старшыня калгаса ішчэ Рэзы-Лювсэбург, Сарагоўскага сельсавета, Саўнага раёна.



Вагаўшчыні-машыніст тав. ВАСІЛЕНКА ўзв'явае жарно перад адпраўнай на склад (калгас «Чырвоны ўсход», Аршанскай МТС).

3 ФРОНТА ХЛЭБАПАСТАВАК

БЕШАНКОВІЧЫ, Соўгас «Пачэінава», Бешанковіцкага раёна, поў-насьцю выканаў гадавы план хлэбапаставак д'яржае.

18 жніўня соўгас прыступіў да асенняй с'яубы.

Дырэктар соўгаса ПРАКАПЫШКА.
Парт'яг АЛЕЙНІК.

ХОДНІКІ. Закончыў выкананне гадавога плана хлэбапаставак соў-гас «Стрэлчыц», Ходніцкага раёна. Таксама поўнасьцю звернула насе-пашына д'яржае. З'ява жарно самай лепшай якасці.

Дырэктар соўгаса КУЧАРОВІЧ.
Парт'яг МУЗЫКІН.

ГОМЕЛЬ. (Па тэлеграфу.) 21 жніўня соўгас ішчэ Гомельскага Молпрактрэта поўнасьцю выканаў гадавы план абавязковых хлэбапаставак. Змагасю за поўнае выкананне плана на звароту насеншчыні д'яр-жае.

Дырэктар т'яста ЛАШКЕВІЧ.

Калгас «Беднота», Кузьмінскага сельсавета, Ільскага раёна, поўна-сьцю развіччэ з д'яржавай і арганізавалі дапамогу аднаасобікам у ма-лацішчэ. Першым б'ю абмотан ураджай аднаасобікам вёскі Шпані-Калгас малацішчэ аднаасобікам абожжа сваімі сіламі д'ярмова.

КОЗІЦАЎ.

ГОМЕЛЬ. (ПА ТЭЛЕГРАФУ АД НАРЭСПАНДЭНТА «ЗВЯЗДЫ»). Калгас Гомельскага раёна на 21 жніўня поўнасьцю выканалі гадавы план хлэбапаставак д'яржае.

План на звароту насеншчыні д'яржае выканан на 76 проц. ПАЛ'ЯШЧУК.

БРАНЧЫЦЫ. (Па тэлеграфу.) 20 жніўня калгасы зоны СТАРОБІНСКАЯ МТС поўнасьцю выканалі гадавы план хлэбапаставак і жарнулі насеншчыну д'яржае. План на-туралітат выканан на 47 проц.

Дырэктар КАЗЛОЎ.
Нач. палітдзела КУКОН.
Упаўнаказ М'ЯРНЕК.

СМАЛЯВІЧЫ. (Па тэлеграфу.) Калгасы СМАЛЯВІЧЫЦА МТС поўнасьцю выканалі гадавы план хлэбапаставак д'яржае і ўнеслі насеншчыну д'яржае.

Ліпонскі і жыўонска план натуралітат выканан на 112,3 проц. Дырэктар МТС САРОКІН.
Нач. палітдзела МАЛАНСКІ.
Упаўнаказ ТАРАСЕВІЧ.

ЗА ПОУНАЕ І ДОБРАКАСНАЕ ВЫКАНАННЕ ПЛАНА І АСЕВУ ГАТУНКОВЫХ КУЛЬТУР

Замена звычайнага насення азёмных культур — гэта прызаванне развіччэ насення ў натуру, з абавязковым захаваннем устано-ўленай прастратвай квалітэці для гатункавага жыта, як крыжапы-лавадзіць ветрам.

У выніку невыканання гэтага ўдзялінага запатрабавання гатункавага насенняводства ў м'я-лузлым годзе больш 30 проц. азём-нага жыта было забракавана пры правядзэнні п'ябасі апрабады гатункавых пасеваў.

План пасеву гатункавых азём-ных культур у бягучым годзе па калгасах БССР зацверджан СНК БССР па плошчы 34.658 гектараў жыта і 25.023 гектары шпаніцы.

Для выканання гэтага плана не-абходна правесці ўнутрыкаласны абмен гатункавага насення на звычайнае ў колькасці 2430 тон жыта і 733,4 шпаніцы. Ада-палнай задачай і абавязкам кожнага калгаса і соўгаса, малачэга гату-нкавых пасевы, з'яўляецца выка-нанне вызначанага плана абмену гатункавага насення на звычай-нае.

Увесь насенны матэрыял жыта і шпаніцы п'ябас быць выкары-стан поўнасьцю на пасевыны моты. Выкарыстанне гатункавага насен-ня на спажыванне і ішчэ патра-бы неадпаведна і ішчэ р'яна-лежыа з'яўляючыся.

Друга важная задача ў

АПАШЛЯЮЦЬ СПАБОРНІЦТВА

Паравознікі Савецкага Саюза ўступілі ў сацыялістычнае спаборніцтва па поўнаму аздаўленню паравозага парка да асноўных перавозак. Выкачаныя з аўтамабіля Гомельскае дэпо. Тут бізрукі кіраўнікі паднялі машына-пазітыўную работу барабанам бою. У выніку — спаборніцтва няма, буйнае дэпо ў гонарны прызы.

Вось наглядны малюнак таго, кіраўнікі дэпо кіруюць спаборніцтвам. У дэпо ціха і мірна. Кожны заняты сваёй справай. Толькі партгор Мельнікаў і намеснік старшынні мясцовага Пянькоў шыдаюць туды і сюды імавадава чаго.

Сёння 1 жніўня — і няма арыстра, няма панят лент, каб даць паравозу старт. На іх думку, адсутнасць лент можа сарваць усю справу.

У мясцовам уваходзіць машыніст.

— У цябе ёсць час? — зварачацца да яго бізрукі членскіх уласаў Нухараў.

— Ёсць.

— Зараз-жа іду на кантрольны пост.

— У чым справа? — усхвалявае машыніст.

— Ды там-жа спаборнічаюць кожныя паравозы.

На кантрольным пасту ўжо грывіць арыстра, які да гэтага іграў каля памішкі дэпо, дзе раматуюцца паравозы, пераглядваючы рабочым працаваць.

Тут-жа Мельнікаў і Пянькоў, начальнік паравознай бригады Гацараў і дэжурны машыністаў чакаюць адкрыцця мітынга.

Але ў гэты час высвятляцца, што павод арыстра і паравоз, які ўдзельнічае ў спаборніцтве, лойдзе не раней чым праз гадзіну. Мельнікаў і Пянькоў п'яшом скрываюцца, ужо з'явіліся арыстра, складшы інструменты, ідуць абедна.

Уся «масавая» работа вакол спаборніцтва заключаецца ў наступным: на адным сходзе, пасля 4-гадзіннага дэкада аб нацыянальнай палітыцы, вышаў пачальнік дэпо Рэдзін і па газеце зачытаў аб аб'яўленні спаборніцтва. Гэтым абмежаваліся. Нягарад спаборніцтва ў дэпо няма, паравозы ў дрэнным стане. Паравозы С-60, С-272, С-212 і іншыя ходзяць хворымі. У бандажах выбойны даходзяць да 5,5-6,6 міліметраў, г. зн. паравозы патрабуюць неадкладнай абочкі.

Аб становішчы паравозага парка Гомельскага дэпо можна судзіць па наступных лічбах. Пры заданні ў 15,7 проц. у дэпо 22,6 проц. хворых паравозаў.

Працоўная дысцыпліна развалена. П'яніца машыніст Баруцкіна заснуў на рабоце і спазіў паравоз 3970. Замест таго каб выгнаць з дэпо і неадкладна аддаць пад суд, яго... прызначаюць слесарам.

Не гатоў да з'ямы не толькі паравозны парк, але і памішкінае дэпо. Дахі дзірку. Некалкі дэпо будавалі астану для забеспячэння паравозаў вугалем. А калі астану дакопчылі і загрузілі 6 тон вугалю, атамалася балка. Калі загрузілі ў другі бункер 4 тоны, трэснула другая балка, загрузілі такім чынам, калі загрузіць трэці.

РАШАЕ ДОБРЫ КІРАУНІК

Горшага, чым жакт № 16 імя Варашылава, у Гомелі не было. 10 год не быў адрамантаван і агладжан жылывы фонд жакта, асобныя дамы па Садовай вуліцы прышлі ў поўнарамантаваны станішча, гронны які былі адлучаны на рамонт, разбазарваліся старшыней жакта.

Непаважальна змянілася работа жакта з прыходам новага старшынні праўлення. Тав. Руманоўскі — дэжурны ўрачкі фабрыкі «Комінтэрн» — зоршы жакт № 16 вывёў у перадавы і заваяваў пераходны сцяг Жылскава.

Нам даў дзедку, што каб прычысты дамы ў 100 тысяч парадкаў, трэба не менш 100 тысяч рублёў. А Руманоўскі атрымаў на кані-

РАШАЕ ДОБРЫ КІРАУНІК

Горшага, чым жакт № 16 імя Варашылава, у Гомелі не было. 10 год не быў адрамантаван і агладжан жылывы фонд жакта, асобныя дамы па Садовай вуліцы прышлі ў поўнарамантаваны станішча, гронны які былі адлучаны на рамонт, разбазарваліся старшыней жакта.

Непаважальна змянілася работа жакта з прыходам новага старшынні праўлення. Тав. Руманоўскі — дэжурны ўрачкі фабрыкі «Комінтэрн» — зоршы жакт № 16 вывёў у перадавы і заваяваў пераходны сцяг Жылскава.

Нам даў дзедку, што каб прычысты дамы ў 100 тысяч парадкаў, трэба не менш 100 тысяч рублёў. А Руманоўскі атрымаў на кані-



Т. Руманоўскі

таўны і сярэні рамонт усяго 18.000 руб. і змог за кароткі тэрмін гаспадарчым спосабам у 15 кватарах зрабіць капітальны рамонт; у дамах жакта пабудавана 11 новых прыбраваль, 24 сараі.

Жакт аб'явіўся, каб да 1 верасня поўнаспо падрыхтаваць дамы да зімы.

Тав. Руманоўскі праявіў выключную ініцыятыву па аднаўленню старых, разбураных кватэр. Прыгварэў некалькі прыкладу.

Поўнарамантаваны памішкінае на вуліцы Арцёма № 18 адрамантавалі і зрабілі з яго добрую кватэру з 2 пакоў і кухні для дзятка ўрачкі ф-кі «Комінтэрн» тав. Іоффе. Тав. Рэдзін — урачкі дрэвакамабіната — гадзімі жыў у поўнарамантаваным памішкінае на вуліцы Парыжскай камуны № 18. За кароткі тэрмін адрамантавана кватэра для яго ў двух пакоў.

Усе арганізацыі горада займаліся пытаннем рамонт кватэры рабочага фабрыкі «Комінтэрн» тав. Хайкіна, але рамонт не рабілі. Тав. Руманоўскі гэта зрабіў зусім прасцей. Без усякага шуму ён за кароткі час адрамантаваў падта прыгожую кватэру з двух пакоў.

Гэты спосаб павялічыць. З 16 поўнарамантаваных памішкінае адноўлены зусім добры дамы.

Гэта адзіны жакт у Гомелі, які зацікавіў партыйны і прафсаюны арганізацыі і жылвоў жакта і прыцягнуў іх да актыўнага ўдзелу ў рамонт кватэр да зімы.

Зараз жакт № 16 імя Варашылава апраўдае сваё гаваровае імя.

ШКОЛЬНЫ РАБОЧЫХ КАЛГАСНІКАУ

САКРАТАРУ АСІПАВІЦКАГА РК КП(б) Т. НОВІКАВУ ШКОДНІЦТВА У КАЛГАСЕ «ШЛЯХ ЛЕНІНА» (Пісьмо калгасніка)

У калгасе «Шлях Леніна», Барысавскага сельсавета (Асіпавіцкі раён), у выніку шкодніцкай дзейнасці старшынні калгаса Памішкіна Міколы і яго сваякоў, пачаўе жылывы даведзена да мізэрнага колькасці. За час работы старшынні колхоза Філіпчыца пала дэкаваці, дзве кабылы абартавалі. Большасць коней абулены, бо збруя не падагнана.

Не лепш і на спінаферме. Свінарыні з 1931 г. стаіць незакончым, а свінні хваляюцца ў песьным хлыве. Доляга за імі дронны. За апошні час зарэзалі чатыры свіпаматкі.

У калгасе ёсць спецыялісты, скончылі курсы загадчыкаў свінафермы, але Помычкі яго не дапушчае да гэтай работы, а паставіў спачатку Сухалей.

Пляты на малочна-тварнай ферме зусім не даглядаюцца. Чабера цялят пала. Каровы нахал у песьнай загарадзе, пад адкрытым небам.

Райспны арганізацыі нічога не зрабілі, каб прысекам варажоў дзейнасць у калгасе.

САКРАТАРУ ЧАВУСКАГА РК ТАВ. БУРАМУ ГОРА-ЛЕКАР (Пісьмо калгасніка)

Загадчык Усульскага медпункта (Чачуцкі раён) Кубараў безадказна адносіцца да сваіх абавязкаў. Замест таго, каб аказаць хворому валежыну дапамогу ён без патрэбы пакіраваў яго ў Чачуцкую больніцу, або ў Марізаў. У большасці выпадкаў Кубараў зусім не аглядае хворых, а адпраўляе дамоў.

Вос прыклад. Калгаснік калгаса імя Дзержынскага, Доўга-Мокскага сельсавета, звярнуўся да Кубарава з хворым дзіцем. Ён, нават не паглядзеў чым дзіця хварэе, адпраўзіў яго дамоў, сказаўшы, што ўсё пройдзе. У выніку хвороба ў дзіці паглыбілася і яго памёрла.

Акрамя гэтага Кубараў аслабіла ад работы здаровых калгаснікаў, даючы ім хлуслівыя справкі. Аб гэтым старшынні калгаса заўважыў райздраву тав. Тамацкер, але ён ніякіх мер не прыняў.

Кубараў бірае хабары ад калгаснікаў за адпускання ліквороў. Так, у калгасніка Владзімірава Е. заўважыў за выданні марганцовага каліі. Такіх выпадкаў не мала.

ШАКОДНІЦТВА У КАЛГАСЕ «ШЛЯХ ЛЕНІНА» (Пісьмо калгасніка)

У 1931 годзе пры саўгасе імя 10-годдзя БССР, Любаньскага раёна, пабудавалі завод па перапрацоўцы апрацоўцы каналева. За год працы на сельскае саўгасе імя 10-годдзя БССР і бліжэйшых калгасе.

За час свайго існавання завод чатыры разы пераходзіў у кіраўніцтва адной арганізацыі ў другую. Зараз гэты завод знаходзіцца ў веданні Наркомаўтраса. Але ніхто не наклапаўся аб заахаванні абсталявання.

Вытворчасць шкоднага, шматліка, а вентыляцыі няма. У час дэжурства ў памішкінае працякае вада. Трапальны агрегат стаіць, бо сапсавалася трансмісія, а гэта паправае сшыненнем усяго заводу.

НАЧАЛЬНИКУ ЖЛОБІНСКАГА АДЗЯЛЕННЯ ЭКСПЛААТАЦЫІ ЗАХОДНЯЯ ЧЫГУНКА Т. ЕРАМАЕВУ СТАНЦЫЯ У АНТЫСАНАТАРЫМ СТАРОВІШЧЫ (Пісьмо пасажыра)

Станцыя Асіпавічы знаходзіцца ў антысанітарным становішчы: няма умывальніка, анічкі, падлогі брудныя, памятаюцца велімі рэчка, шкочы не мыюцца.

Асабліва адначочна сваёй антысанітарнай перага класа: ні лавы, ні крэслы тут няма. Пасажырам заўсёды прыходзіцца за-

НАЧАЛЬНИКУ ЖЛОБІНСКАГА АДЗЯЛЕННЯ ЭКСПЛААТАЦЫІ ЗАХОДНЯЯ ЧЫГУНКА Т. ЕРАМАЕВУ СТАНЦЫЯ У АНТЫСАНАТАРЫМ СТАРОВІШЧЫ (Пісьмо пасажыра)

ліцца на падлозе. Сталы і вонкі ніколі не ачышчаюцца ад пылу. У буфэце, акрамя квасу і кавсарваў, нічога не знойдзец.

Начальнік гэтай станцыі не займаецца пытаннем культурына абслугоўвання пасажыраў.

ПІСЬМЫ АБ ШКОЛЬНЫХ БУДЫНКАХ

* У 1920 годзе ў вёсцы Міжрэчка, Луцкіцкага раёна, паставілі зруб для новай школы. І на гэтым будаваньне сымнілі. Толькі ў 1929 годзе сельсавет рашаў яго ўвацца за будаваньне, але абмежавана пабудаваньне ў 3-х пакоў і адрэзаць паўназначнае і таварнае.

* Заручэўскай школе (Спетаўскі сельсавет, Дубровенскага раёна) не хадзіць памішкінае для класаў. Няма пры школе інтэрната. У мінулым годзе РК перадаў школе два незакончаныя будынікі і адлучыў 20 тыс. руб. на сканчэнне іх будаваньня. Матэрыялы, праўда, навеялі, але да работы не прыступалі ні ў мінулым, ні ў гэтым годзе. Зараз калгас «Перамога» багата пакарастаў будаваньні матэрыялы школы пры пабудове калгаснай дзіцячай (А. САВОСЦЕУ).

* На загаду Барысавскага гарсавета спынена будаваньне дома для рускай школы, і рабочыя пераведзены на будаваньне іншага памішкінага.

«БЯГОМЛЬСЬКАЯ ВЯЛЬМОЖЫ»

Рейспны арганізацыі прынялі меры па ўзмацненню кіраўніцтва смалкурнай і спірткурнае вытворчасці. Пляці смалкурнае заводу асагоўлена 4 тыс. кубаметраў асмы, лійкі хонца да восні. Напладзіва вёска асмы, курнага і драва абсталяваннем і спірткурнае новаму.

Дэ заводу прымацаваны пасажыры вёскі і калгаса:

ТАВ. АСІПОВІЧ

ТАВ. БУРАМУ

ТАВ. ХАЙКІН

ЗАВОД ІМЯ МОЛАТАВА ВЫПУСКАЕ БРАК

Менскі дрэвапрацоўчы завод імя МОЛАТАВА шы трубіны цэх сістэматычна выпускае брак, пры выпуску браку. Як гэта не дзіўна, але брак не тым чым на заводзе не толькі не вядуць з ім барацьбу, а наадварот, імянуцца збыц бракуваную прадукцыю.

Уважліва ў заводнаўніцтва, так і ўсёго рабочага Членам неадкладнага тлумачэння па гэтым пытанню і прыняцця мер па палляшэнню работы трубінага цэха.

Дрэвапрацоўчы завод імя Молатава атрымаў ад усеазаўнай канторы па збыту і мантажу драўляных труб заказ на 14 вагонаў клёшкі для Эрыванскага водаправода (Армэнія).

Заказчык на гэты раз аказаўся «недаверлівы і бессарадны» і для прыёмкі клёшкі на завод прыехаў кваліфікаваны майстар Старасцін.

Сумненні заказчыка праз некалькі дзён апраўдаліся. 3-га жніўня былі падрыхтаваны для адпраўкі ў Эрывань 2 вагоны клёшкі. Пры правядзеньні агляда, што ўсе клёшкі ачыінай якасці, абсалютна вадгодныя для мантажу і гарантуюць асабіста падараваць.

Прыёмшчык Старасцін прапанаваў перасартаваць адпраўляемыя клёшкі. На гэта намеснік начальніка трубінага цэха Стругач проста заявіў: «Вазьміце за ваш рахунак людзей і сартуйце як вам загодна».

Так нічога і не дабіўся Старасцін. Вагоны пашлі ў Эрывань. Акт аб адпраўцы надобраных клёшак дырэктар заводу тав. Карасік не падпісаў.

Кожны дзень адпраўляюцца платформы такіх-жа, не камістэных, клёшак і званяных труб на «сумленне» дырэкцыі ў розныя пачыны Савецкага Саюза (Сухум, Нахчыван, Новарасійск).

Дырэктар заводу тав. Карасік не звяртае ніякай увагі на трубіны цэх, не цікавіцца яго работай.

Пачальнік цэха т. Ідальчык паўтара года працуе ў цэху і яшчэ не аўдаваў тэхнікі вытворчасці труб. Таму і не дзіўна, што трубіны цэх увесь час выпускае бракуваную прадукцыю.

Апрадаваная дзёпка велімі дрэна захоўваецца. Рабочыя ідуць званяных труб з вышыні 4-х метраў, ад чаго прагонныя муфты адламаюцца, абочка дроту разматываецца.

Драўніна для званяных труб дрэна захоўваецца і ў выніку з гатовых труб спадае абочка і яны развалюцца.

Званяных труб валоюцца па ўсёму дзеву і моцнуць пад дэжурствам. Вільготнасць труб і клёшкі замест нармальна 12 проц. даходзіць да 18.

Кіраўніцтва заводу напывала сваёй адносіцца да выкавання сваіх заказаў. Многія заказчыкі апарчваюць акты і патрабуюць наўстойку за бракуваную прадукцыю, не глядзячы ўжо аб песьне-тавым выкаванні заказаў.

І. ТУРЭЦКІ.

СЯМЯ РЭВОЛЮЦЫЯНЭРАУ

(Канец. Пачаток на 2 старонцы)

Дзімітраў неадкладна асаджвае Гебельса.

А збо правядзеньні сам не вітаў аб'яўленню і не салідарнаваўся з ім? Гебельсу судзілі, усюму свету зрамава, у чым справа. Гутарка ідзе аб прыгатаванні тэлеграма, пасланай Гітлерам дум фармістам, асуджаным яшчэ пры ўрадзе Палена за асабіста рабочага.

Дзімітраў-жа развівае далей сваю думку.

Герцыг скардаваў перад судом, што камунізм азначае асабіста. Вядома, што ў Германіі пасля вайны было зроблена некалькі палітычных забойстваў. Забылі былі правады рабочага класа — Карл Лібкнехт і Роза Люксембург. Забылі былі буржуазныя палітычныя дзеячы — Ратнаў і Эрбергер. Ніякай асабіста асабіста, хто зрабіў гэты палітычны забойства ў Германіі? Ці яно дэма, што забойцы знаходзіцца сарад прыхаваных, інерсных саюзнікаў нацыяналі-сацыялістаў?

Гебельс апоў ухваліцца ад адкаву. Ён пытае:

Ці не хоча Дзімітраў пачаць сваю гісторыю ад Адама і Евы?

Адкава Дзімітрава асвятляе ўсё адпаведна: міністра.

Гэтым адкавам і аздаволен. Так часта не даваць чым адкава — самы лепшы адкава.

Гебельс прабуе змяніць уражанне ад вяртання ў яго Дзімітрава мімаволіта прыняцця, што нацыяналі-сацыялізм з'яўляецца арганізатарамі «сістэмы тарыстычных актэў». Ён уявае, што нацыяналі-сацыялізм пачынае быць аб'яўлена ў рабочых раёнах, каб абараніцца ад рэвалюцыянальных рабочых.

Значыць, нацыяналі-сацыялізм вызваленне

дэвар меў рад абавязаньняў супраць германскай камуністычнай партыі. У прыгатаванні прыгараў неадкладна, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай.

Але ўсе гэтыя ўспомні над папярэдняй таямніцай паражэнне фашысцкім «правасуддзем».

Не чатырх апраўданых камуністычных дэвар меў рад абавязаньняў супраць германскай камуністычнай партыі. У прыгатаванні прыгараў неадкладна, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай.

Але ўсе гэтыя ўспомні над папярэдняй таямніцай паражэнне фашысцкім «правасуддзем».

Не чатырх апраўданых камуністычных дэвар меў рад абавязаньняў супраць германскай камуністычнай партыі. У прыгатаванні прыгараў неадкладна, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай.

Але ўсе гэтыя ўспомні над папярэдняй таямніцай паражэнне фашысцкім «правасуддзем».

Не чатырх апраўданых камуністычных дэвар меў рад абавязаньняў супраць германскай камуністычнай партыі. У прыгатаванні прыгараў неадкладна, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай.

Але ўсе гэтыя ўспомні над папярэдняй таямніцай паражэнне фашысцкім «правасуддзем».

Не чатырх апраўданых камуністычных дэвар меў рад абавязаньняў супраць германскай камуністычнай партыі. У прыгатаванні прыгараў неадкладна, што Дзімітраў займаўся таямніцай, што Дзімітраў займаўся таямніцай.

Але ўсе гэтыя ўспомні над папярэдняй таямніцай паражэнне фашысцкім «правасуддзем».

